

ПРАБЛЕМЫ ПАЛЕССЯ

У нашым універсітэце з кожным годам пашыраюцца даследаванні, звязаныя з праблемамі Палесся. Яны датычнацца вывучэннем раслінных ресурсаў, жывёльнага свету, структуры глеб, падземных вод, карысных выкапній, высытлення сацыяльных, эканамічных, моўных і іншых пытанняў. Па асобных раздзялах гэтых даследаванняў з'яўляюцца дастаткова глыбокімі і даюць добрыя вынікі. Мэцца шыраг грунтоўных публікаций па тэматацыі Палесся.

Між тым патрабаваніе нашага часу — эпохі тэхнічнага прагрэсу і інтэнсіфікацыі наўковых даследаванняў, інтарэсы развіція народнай гаспадаркі настойліва дыктыруюць неабходнасць больш шырокага разгронтвання наўкавых работ, іх каардынацыі і, нарешце, арганізацыі нафармлення.

Неабходнасць і акутальнасць даследаванняў па комплексу Палесся не толькі ў практычных і народнагаспадарчых, але і ў тэарэтычных плане, бадай, што ц'ю кога не выклікае сумнення. Палессе, калі яго разглядаць цалкам (беларускую, украінскую, польскую), складае самы буйны блок лясных масіваў у Еўропе. Адсюль бяруць вытокі многія паўночныя ракі. Тут сканцэнтраваны значны ворсунак і сенакосных ўгоддзяў. Палессе, якое дарочы, займае амаль адну трэць тэрыторыі нашай распублікі, багатае мінеральна-сыравіннымі ресурсамі: нафтай, гаручымі газамі, торфам, каміннымі солямі, сырвінай для будаўнічых матэрыялаў (верагодна баксітамі) і інш.

Даныя аб патэнцыяльных эканамічных магчымасцях рэгіёна вельмі неабходныя для бізнеса і перспектыўнага планавання народнай гаспадаркі Беларусі. Калі іх правільна асцанаваць, дапоўніць, сістэматызаваць, тады яны ажакуць неацэнную дапамогу сельскай гаспадарцы і прымесловасці, бяспрочна, прывядуць да павелічэння прадуктыўнасці вытворчасці Палесся, дазволяюць даць цікавыя металдынскія распрацоўкі і аўтаковыя ракаменданцы.

Есць яшчэ адзін немалаважны і вельмі неабходны сэнс пачатых даследаванняў. Чалавечтва ўсё часцей і больш прыводзіць думку аб правільнасці ўзаемадзёнсці людзей і прыроды, далёка не засёльдзь рапы наўчальных і абдуманных іх умішанні ў прыроду, ад чаго парушаецца гармонія прыродных практэсіў, прыводзячы да вельмі нежаданых вынікаў. Тут трэба не толькі фіксаваць падзеи, што адбываюцца ў наваколі, а прадугледжваць іх. У гэтым аспекте неабходны ментавіт комплексны даследаванні прыродных згуртаванняў. Беларускае Палессе ўпэўненае прыгоднае для аднаўлення і распыліроўкі прыроднай мадалі, устаноўлення наўгародных узаемусувязей, дазваляючых зразумець, што можна ўз'яздіць ад прыродных багаццій, не парушаючы магчымасці іх узімлення. Атрыманую мацель потым можна выкарыстоўваць як своеасаблівы эталон для іншых раёнаў. У прыватнасці, неабходна ужо зараз ацаніць магчымыя вынікі мерапрыемствў па меліярацыі, якія адабюць на ландшафты, водныя рэжымы, флюру і фауну Палесся.

Подобныя работы рашырніліся на праводзіці комплексаў, буйных калектывам даследаваній. Гэта эканамічныя, ды і больш верагоднасці дабіца сур'ёзных наўкоўных вынікаў, працуючыя шматлікімі калектывамі па агульнай мэтанакіраванні праграме.

Захоўчы з выказанных даследаваній агульнаядомных палажэнняў прадстаўленаеца неабходным перайсці да новага арганізацыйнага этапу даследаванняў па Палесся. Міркоўцца, што шэрагу раздзелаў названых праблем, напрыклад, па такіх,

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 33 (205) Субота, 16 лістапада 1974 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень.

Цена 2 коп.

ДАСТОЙНА, З РАДАСЦЮ

Шматлікі калектыв нашага ўніверсітэта, як і ўсе савецкія людзі, з новымі поспехамі сустэрэ 57-ю гадавіну Вялікага Каstryчніка і з радаснім настроем адзначаў гэта знамянальнае свята.

6 лістапада ў актавай зале ГДУ адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны дню стварэння першай у свеце Краіны Саветаў, народ які пад мудрым кіраўніцтвам ленінскай Камітэцтвы прайшоў славны шлях белічных здзяйсненняў.

В урачыстай абстаноўцы прагучала рапарты Вялікому Каstryчніку аб тых здабытках, якіх дасягнуў прафесарска-выкладчыкі і студэнты калектыву на вызначальным годзе дзвеятваў піцігодкі. Сакратар камітэта ЛКСМБ Т. Ільянка гаварыла аб шматграинай дзеяйнасці ўніверсітэцкай камсамолі, начальнік

штаба працоўных спраў студэнтаў эканамічнага факультэта Ул. Дзюбо — аб ударнай вахце буйшоў будаўнічых атрадаў у першыя сёлетнікі працоўнага семестра, Л. Бахарава — аб аўдатнай вучобе і актыўным удзеле ў грамадскай работе студэнтаў групы Г-41, якая прызнана ва ўніверсітэце пераможкай сацыялістычнага спаборніцтва ў гонар 50-годдзя прысвяcenня камсамолу імя У. І. Леніна.

Начальнік НДС М. Твардоўскі ахарактарызаваў той вялікі ўклад, які вучоных ГДУ уносиць у наўку і развіціе вытворчых магутнасцей розных галін народнай гаспадаркі на аснове ўсё ўзрастаючага аўтаматизацыйнага спраў.

Вечар закончыўся вялікім святочным канцэртам.

7 лістапада супрацоўнікі і

студэнты ўніверсітэта прынялі

актыўны ўдзел у святочнай демонстрацыі працоўных Гомеля.

На працягу двух тыдняў у файе галоўнага корпуса ўніверсітэта працавала другая выстаўка доследна-канструктарскіх, тэхнічных і мастацка-прыкладных работ студэнтаў. На ёй было прадстаўлены каля 50 экспантаў, многія з якіх вызначаліся арыгінальнасцю творчай задумы, пэўнай каштоўнасцю для практычнага прымянення.

У студэнтаў і выкладчыкаў ўніверсітэта выстаўка выклікала жывую зацікавленасць. З захаленлем яны знаёміліся з яе экспанатамі, выказвалі свае ўражанні ў кнізе водгук.

Наведвальнікі выстаўкі часта за ўсё затрымліваліся ля стэлажоў фізічнага факультэта, які на колькасці работ аказаўся самым прадстаўнічым. Вось і на гэтым здымку, які зрабіў фотакараспандэнт нашай газеты А. Рудчанка, выбачыце з якой запікаўленасцю разглядаюць студэнты экспанатаў фізічнага факультэта.



ШЭФСТВА НАД ПЕРШАКУРСІКАМІ

З ЛЕНІНСКАГА УРОКА

У камсамольскай арганізацыі гісторыка-філалагічнага факультэта ўперыяд з 25 па 31 каstryчніка ва ўсіх вучобных групах прайшоў Ленінскі ўрок «Вучыцца камунізму, будаваць камунізм!».

Паспаховаму правядзенню гэтага ўрока сдэйснічала дзеяйнасць і рознабаковая падрыхтоўка да яго. На занятках у школе камсамольскага атэліўру камсогруп груп атрымалі багатую інфармацію аб метах і задачах урока, характарыстыкі наўку-навукова-метадычнай літаратуры, неабходнасці для вывучэння. Былі таксама выкарыстаны некаторыя станоўчысці моманты ў правядзенні папярэдняга ўрока «Жыць, вучыцца і змагацца па-ленінску!» У прыватнасці, у многіх групах запрасілі на ўрок ветразнаў вайны і працы, якія выступілі з цікавымі рассказамі. Камсамольцы з палітычным узды-

мам прымалі сацыялістычныя авабязцельствы па дастойнай сустрочы знамянальнай даты — 30-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай войне.

Пры падрыхтоўцы да Ленінскага ўрока былі выкарыстаны вайнейшыя пастаўныя партыі і ўрады па вышэйшай школе, матэрыялы XVII з'езда ВЛКСМ, прамовы таварыша Л. І. Брэжнева і інш. У групах першых-другіх курсаў асноўныя тэарэтычныя работы заканспектаваныя студэнтамі.

Асабліва на высокім ідэйна-тэарэтычным узроўні прайшоў Ленінскі ўрок у групах першакурснікі, дзе камсогруп Т. Закрўская і П. Чындароў, а кураторам П. Д. Верашчагін. Ва ўрачыстай аўстаноўцы камсамоль-

цы далі клятву на вернасць ленінскім запаветам.

На ўроках старшакурснікі былі падведзены вынікі летніх практик, работы студэнцкіх будаўнічых атрадаў, падпіскі на перыядычныя выданні 1975 года. На ўроку выступіў амаль кожны дружы камсамолец.

Ва ўрачыстай аўстаноўцы, пры вывешаных лозунгах і плакатах, прысвечаных Ленінскому ўроку, арганізаваных выстаўках грамадскіх палітычных літаратуры, творы У. І. Леніна і Л. І. Брэжнева прападоўваліся вакханічна і аказаўшы ўсемагчыму дапамогу першакурснікам.

Камсамольскае бюро факультэта ўступіла ў хадайніцтва перад камітэтам ЛКСМБ ўніверсітэта ўзахвочані лепшых камсамольскіх атэліўраў. Т. Закрўская і Л. І. Чындароў, а кураторам П. Д. Верашчагін. Ва ўрачыстай аўстаноўцы камсамоль-

ВЫБРАНЫ НАРОДНЫМІ ЗАСЯДАЦЕЛЯМІ

У мінулую сераду адбыўся сход супрацоўнікаў факультэта фізічнага выхавання. Ен быў скліканы для таго, каб выбраць сваіх лепшых прадстаўнікоў у саставу народных засядацеляў народнага суда Цэнтральнага раёна г. Гомеля.

Першым бярэ слова старшина выкладчык А. Г. Грышкаўскі. Ен выносьць прапанову выбраць народнымі засядацелямі старшага выкладчыка факультэта С. М. Дзэгцярова. Яго прапанова знішла ўсегда падтрымкай.

Аднадушна былі падтрыманы і кандыдатуры старшыні спартклуба В. І. Селіванава, працівтара М. Я. Карабанава, метадыста завочнага факультэта І. А. Міндзак, прозівішы якіх назвалі загадчыкамі кафедры дацэнт А. Ф. Сяміком, выкладчыкамі факультэта Г. П. Кузенкам, сакратаром партбюро І. Р. Трафімовіч.

Удзельнікі сходу, усе якія адзін, прагласавалі за выбраныя названыя таварышаў народнымі засядацелямі.

У гэты ж дзень адбыўся сход супрацоўнікаў механіка-матэматычнага факультэта. Ад сяйго калектыву яны выбрали народнымі засядацелямі народнага суда Цэнтральнага раёна г. Гомеля сакратара-машыністку завочнага факультэта Н. І. Бахарава, загадчыцу аспрантury ўніверсітэта А. Г. Анічэнку, сакратара-машыністку вучбна-кансультатыўнага пункта В. І. Ільіных.

ПРАБЛЕМЫ ПАЛЕССЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.).

як «Прыродныя рэсурсы Палесся і магчымасці іх выкарыстання ў народнай гаспадарцы», можуць прынесьць больш шырокі ўдзел практична ўсе або амаль усе факультаты і кафедры ўніверсітэта.

Супрацоўнікі геалагічнага факультэта займаюцца выучэннем мінеральная-сыравінных рэсурсаў Палесся. Але гэтыя работы неабходна пашырыць у напрамку выучэння рыхлых адкладаній, глеб, тарфінкай, гідрагеалогіі, супрацоўнікі факультэта фізічнага выхавання.

Выдаўцы, вынікі даследаванняў прыродазнаўцаў не знойдуць матэрыяльнага адлюстраўнага і чынка юкараніць у вытворчасці без кваліфікаванай дамагомі, без абліку эканамістамі.

Мяркуемыя даследаваніі павінны ахапіць працоўныя рэзервы, сацыяльныя, дэмографічныя састаў насељніцтва, гісторычныя, эканамічныя тэндэнцыі. І тут зноў прадугледжваецца шырокое поле дзеянісці для супрацоўнікаў гісторыка-філалагічнага і эканамічнага факультэтаў, для кафедр грамадскіх дысцыплін.

Характарыстыку прыродных рэгіёнаў, ландшафтаў і згуртаваній, кафедры хіміі пара заняцца даследаваннямі ў галіне асвяення карбінных выкананій (тэхнологія здабычы і перапрацоўкі выкананій), гідрахіміі паверх-

невых і падземных вод, аховы акаляючага асяроддзя (аўшчальныя збудаваніі, кантроль за забруджваннем атмасферы і інш.).

Блізка да нас прылягаюць даследаваніі медыцынскага профілю: медыцынская географія, ачагавасць захворванняў, бязаражанаць паверхневых і падземных вод і інш., дзе зделалі ў дзельніцце супрацоўнікі факультэта фізічнага выхавання.

Выдаўцы, вынікі даследаванняў прыродазнаўцаў не знойдуць матэрыяльнага адлюстраўнага і чынка юкараніць у вытворчасці без кваліфікаванай дамагомі, без абліку эканамістамі.

Блізакім пажаданем ўзмацніць даследаваніі на програме БелНДІ ліясной гаспадаркі, а таксама ў пытаннях выучэння прадуктыўнасці пашавых і сенакосных угоддзяў, харчовых і лекавых раслін, гідробіологіі, ландшафтазнаўства, па ўсіх напрамках заалогіі: мамалогіі, арніталогіі, іхтіалогіі, энтомалогіі і інш., па арганізацыі паліўнічай і рыбнай гаспадаркі.

Кафедры хіміі пара заняцца даследаваннямі ў галіне асвяення карбінных выкананій (тэхнологія здабычы і перапрацоўкі выкананій), гідрахіміі паверх-

невай, калі ажыццяўляецца даследаваніі ў поўным комплексе, не зможа асліць іх усебакова без дапамогі іншых навуковых арганізацый і асобых вучоных.

Усякіе абліднанні намаганняў з іншымі навуковыми арганізацыямі, він, прадпрыемствамі, інклюзічы, грамадскімі арганізацыямі, з'яўляюцца неабходнымі вельмі карыснымі. Вопыт па кондомініях даследаванняў, выконаваемых іншымі вну СССР і за мяжой, паказвае, што яны ажыццяўляюцца пасляхова, калі ў іх удзельнічаюць даследкі арганізацій. У перспектыве, але яе заўёбда траба бачыць, будзе зусім нядрэнна, калі гэтыя даследаванні ахопяць не толькі тэрыторыю Беларусі, але і Украінскай і польскай Палессе, г. з. станцу міжрэспубліканскім і міжнародным. Такі вонкавы напрамак.

Падобныя ўсебаковыя комплексныя даследаванні больш усіго падыходзяць да профілю ўніверсітэта, як шматлікіх, універсітэцкіх вну. Натуральная, яны павінны быць міжкафедральнымі і міжфакультэтскімі.

Думаеца і зусім неабходнымі шырокімі ўдзелам у навуковых даследаваннях студэнтаў — гэта гаевілінага і ящы слаба выкарыстоўвамага рэзэрву наукальных установ. Больш актыўнае далаучанне да тэматыкі Палесся аспірантаў таксама з'явіцца вельмі важным як для науки, так і для іх саміх.

Зусім зразумела, што любая

вінай настаў час даваць не толькі яканса, але і колыкасна — «лікам і мерай». Цяпер з'яўляецца вопыт матэматычнага даследавання пытніцкага працэсу, балансу бімасы, матэматычнага узнаўлення раслінных і жывёльных рэсурсаў, складання колькасных схем харчовых сувязей. Іншымі словамі, патраўляючы даследаванні матэматычнага профілю, апрацоўка ўсіх дадзеных і іх аблік на ЭВМ, г. з. прыцягненне спецыяліст-матэматыкату і г. д.

Падобныя ўсебаковыя комплексныя даследаванні больш усіго падыходзяць да профілю ўніверсітэта, як шматлікіх, універсітэцкіх вну. Натуральная, яны павінны быць міжкафедральнымі і міжфакультэтскімі.

Неабходна падкрэсліць, што ёсць гэта варта рабіць без ломкі ўжо існуючых ва ўніверсітэце і апраўдаўшых сябе сістэм і наукаўских напрамак.

Як зручную арганізацыйную форму прананесеных даследаванняў можна рэкомендаваць стварэнне ў ГДУ комплекснай экспедыціі. У яе састаў павінны ўваходзіць атрады: геалагічны, глебавы, геабатанічны,

зялёлагічны, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыі работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганняў асобых вучоных і навуковых калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў, яе аддача народнай гаспадаркі, ставіцца задача перайсці на новы этап у наших даследаваннях па Палессю — да работы ў рамках буйной комплекснай праблемы «Прыродныя рэсурсы, эканоміка і культура беларускага Палесся».

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.



На справа здзялчы-выбарнай прафсаюзнай канферэнцыі актывістамі былі ўручаны граматы і падарункі.
На здымку: старшыня прафкома ўручает грамату студэнту чаўртага курса гісторыка-філалагічнага факультэта Аляксандру Махаву.

Фота А. Рудчанкі.

РАҮНЕННЕ — НА ЛЕПШЫХ

...Студэнція гады. Гэта бадай што самая цудоўная пара ў нашым жыцці. Ты малады, у цябе наперадзе вялікія перспективы. Толькі будзь настойлівы, упарты ідзі да пастаўленаіх мэт.

Прыемна сустракаца з тымі студэнтамі, якія даўно ўсіяю домілі ўсё гэта. Вучоба для іх стала найвялікшай патрэбай. Сярод тых студэнтаў ніяма можна сустракаць у тэрэціі і чаўртага групах трыцяга курса фізічнага факультэта. Свай ѿстарансцю вызначаючыца тут і многія другакурснікі. Мне як выкладчыку прыемна называць прозвішчы М. Лайшчук, І. Есінай, Н. Цішэўскай, У. Мдзерах, Г. Гатальскага.

На лепшых студэнтаў трэба браць раўненне ўсім. Але часта бывае і інакі. Асобныя студэнты пасляўляюць дрэзну. Якшо даравальнік, калі вучоба даеца цяжка. Тады адстаючым трэба дапамагаць, узяўшы ім больш увагі і на практичных занятиях. Аднака нелья мірыцца, калі асобныя студэнты адносяцца да вучобы адбыўкавасцю. Іх прынцып —

любомі сродкамі выкруціцца, не мець «хваста».

Думаеца, студэнтам было б карбінам на старонках газеты заменіцца вольготам па пытнічках вучобы, аб тым, што забясьпечаваць высокую пасляўліцца і якасць ведаў.

В. ЯЦУК,
выкладчык кафедры
філасофіі.

У лістападзе спаўніліца 50 г. на дзень стварэння аднаго з самых старэйшых у рэспубліцы ардонаноснага Віцебскага ветэрынарнага інстытута. З гэтай нагоды ўдзелнікі ўрачніцтва з атрыманне вучонай ступені кандыдата эканомічных наукаў.

Калектыв выкладчыкаў і студэнтаў эканамічнага факультэта горача павінішаваць выкладчыкаў історыі, вітэрыністыкі, настрыгі, даканаў факультэту фізічнага выхавання В. Д. Падасікаў. Гэты урачнікі ён удастоўпіў ўсюзвы з саракагоддзем з дня нараджэння і за заслугі ў раз-

вінай настаў час даваць не толькі яканса, але і колыкасна — «лікам і мерай». Цяпер з'яўляецца вопыт матэматычнага даследавання пытнічкага працэсу, балансу бімасы, матэматычнага узнаўлення раслінных і жывёльных рэсурсаў, складання колькасных схем харчовых сувязей. Іншымі словамі, патраўляючы даследаванні матэматычнага профілю, апрацоўка ўсіх дадзеных і іх аблік на ЭВМ, г. з. прыцягненне специяліст-матэматыкату і г. д.

Падобныя ўсебаковыя комплексныя даследаванні больш усіго падыходзяць да профілю ўніверсітэта, як шматлікіх, універсітэцкіх вну. Натуральная, яны павінны быць міжкафедральнымі і міжфакультэтскімі.

Думаеца і зусім неабходнымі шырокімі ўдзелам у навуковых даследаваннях студэнтаў — гэта гаевілінага і ящы слаба выкарыстоўвамага рэзэрву наукальных установ. Больш актыўнае далаучанне да тэматыкі Палесся аспірантаў таксама наступае з датамі на гэтыя даследаванні.

Студэнты фізічнага факультэта вялікую цікавасць падыходзяць да экспкурсій у гарады-героі. Але каб адправіцца ў таңкую паездку, яе трэба заслу́жыць. Адна з груп (стараства Г. Пакаташкін) чаўртага курса атрымала на гэту права за старанную працу на ўборцы бульб сёлётнім восенню ў Акняцкім раёне. Рабіты з задавальненнем выдэлілі на паездку частку заробленых грошай.

Экспкурсія пачалася ў святочных кастрычніцкіх дні. Гэта прыдало ёй асаблівіць. З добрым настроем праз трыццаці кіламетраў шляху мы перехалі сімвалічную граніцу рэспублікі — сісцёр Беларусі і Украіны. На Чарнгаўшчыне пазнаміліся з гісторычнымі помнікамі, алеўтамі М. Гоголем і Т. Шаўчэнкам украінскімі сёламі. Усё больш і больш хадыны-мазны ўстаноўці ўспыхаюць цяпер, што ўсякія даследаванні ўзнікаюць з дзядыўнай сімволічнай храброўкай на балубы ўзброенымі ў багісткіх вічнага агуна. Асаблівае ўражанне зрабілі ў нас відзе міністэрстваў Рэспублікі Украіны і міністэрстваў СССР.

Кастрычнік 1917 года. Рэвлюцыйны Кіеў хвалоецца. На заводах і фабрыках, у наукальных установах і рамесніцкіх майстэрнях арганізуецца ўзбрэйчыны атрады. Першымі выступілі за ўладу Саветы ў г. Кіеве.

Кастрычнік 1917 года. Рэвлюцыйны Кіеў хвалоецца. На заводах і фабрыках, у наукальных установах і рамесніцкіх майстэрнях арганізуецца ўзбрэйчыны атрады. Першымі выступілі за ўладу Саветы ў г. Кіеве.

І цяпер у пунцовых букетах патане абеліск з надпісам «Героям Вялікай Кастрычніцкай сацыялістичнай рэвалюцыі, загнанымі смерцю храбрых у баях за ўладу Саветаў у 1917 годзе».

Многія вуліцы ўкраінскай стаўліца носяць цяпер імёны арсеналаў. Гэта вуліца імя П. Аістава, які быў членам рукоўства, бясстрашным вакалом салдат і рабочых, імя С. Струшыцкага, былога кавалера, адпраўляўшага на заводзе 60 гадоў і здолеўшага яшчэ ў час суровых выпрабаванняў камандаваць армію бальшавікоў. На «Арсенале» цяпер працуе ін-

— не вянуть кветкі, вянкі. Народ свята ўшаноўвае барацьбу за шчасце савецкіх людзей.

Непрыкметна, з песнямі, у якіх здавала тон Валянціна Андрэянец, мы пад'ехалі да Кіева. Ён сустрой нас святочна, у выклічна прыгожым убранні. Асаблівае ўражанне зрабілі юнацкія масіў Русанаўскі.

Пераезджаєм праз Днепр мостам «Метро», паднімаемся на Дніпроўскую спуску і аказавамся на плошчы Герояў Арсеналя. Аб гэтай плошчы хадыні-мазны ўзбрэйчыны атрады.

Кастрычнік 1917 года. Рэвлюцыйны Кіеў хвалоецца. На заводах і фабрыках, у наукальных установах і рамесніцкіх майстэрнях арганізуецца ўзбрэйчыны атрады. Першымі выступілі за ўладу Саветаў у г. Кіеве.

Самым хвалюючым для нас было наведванне парку Вечнай славы. Ля абеліска невядомому салдату, дзе ўздынімі кільцамі запалены Вечны агонь, мы мінутай маўчанія ўшаноўвалі паміць загінуўшых герояў.

У баіх на Украіне быў сярэдніяя па параненіях праслаўлены палкаводзе генерал Н. Ф. Ватуцін. Скульптар Е. Вучыці і архітэктар Я. Белапольскі ў памяць аб ім узвізі величны помнік, на якім аддаюць пазалотай высечаныя слова: «Генералу Ватуціну ад украінскага народа».

Амаль двухмільёны кілограмаў на нас глыбокае ўражанне. Гэта гарод-герой, які памятуе сабе неўміручай славай як гады барацьбы супраць ворагаў, так і на фронце мірнай стваральнай працы.

Г. ВАРАТНІЦКІ,
член партбюро факультэта,
кіраўнік экспкурсіі.

да работы камісіі па адбору слухачоў на падрыхтоўчую адукацыю. Пасля субъектавання 150 лепшых маладых рабочых, каласнікай, зволеных у запас войскавіцкага Савецкага Арміі будуць зачлічаны на ўніверсітэцкі рабак.

На чарговым пасяджэнні камісіі па выкладчыцкай кафедры кісторыі КЛІСС і навуковага камітэта падведены відзінкі работы студэнтаў вітэрыністыкі, гісторыі, настрыгі, даканаў факультэту фізічнага выхавання В. В. Серыкаў і член парткома, загадчык кафедры педагогікі і пісціхалогіі член-карарандзініст ААН СССР І. Ф. Харламаў.

На гэтым тýдні прыступіла

з залагачы, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганіяў асобых вучоных і навуковых калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў нашай краіны.

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.

Іншімі словамі, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганіяў асобых вучоных і навукowych калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў нашай краіны.

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.

Іншімі словамі, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганіяў асобых вучоных і навукowych калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў нашай краіны.

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.

Іншімі словамі, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганіяў асобых вучоных і навукowych калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў нашай краіны.

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.

Іншімі словамі, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай краіны, на неабходнасці канцэнтрацыі, абліднанні ахопяць намаганіяў асобых вучоных і навукowych калектываў у метах павышэння ўзровні ўніверсітэтаў нашай краіны.

Г. КУЗНЯЦОУ,
прафесар кафедры
агульнай геалогіі, доктар
геолага-мінералагічных
навук.

Іншімі словамі, гідрагеалагічны, гідрахімічны і інш. для вывучэння і камеральных работ і даследчых груп па эканоміцы, сацыялогії, матэматычнай апрацоўцы даных і г. д.

Міркуеца выдаваць «Працы экспедыціі», што адкрывае добрая магчымасці для хутчэйшага ўкаранення вынікаў даследаванняў у вытворчасць, а таксама для публікацыяў работ маладых вучоных, у асаблівасці аспірантаў і найбольш здольных студэнтаў.

Грунтуючыся на вонкавыя даследаванія, аспіранты работы ў іншых універсітэтах нашай

З V-й СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРНАЙ ПРАФСАЮЗНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

ПАВЫШАЦЬ РОЛЮ ПРАФСАЮЗА

Як мы паведамлялі ў папярэднім нумары нашай газеты, 25 кастрычніка адбылася V-я студэнцкая прафсаюзная справаздачна-выбарная канферэнцыя. На ёй амбэркаваны выні-

Са справаздачнага даклада в. а. старшыні прафкома Н. КОЛТЫШАВАЙ

Уся дзеянасць прафкома юніверсітэта за справаздачны перыяд была націкравана на выкананне рашэннію ХХІІІ з'езда КПСС, XV з'езда прафсаюзу СССР, паслою ЦК КПСС і Савецкага ўрада, рашэннію вышэйстаячых прафсаюзных органаў. Сваю галоўную задачу мы бачылі ў далейшым развиціи сацыялістычнага спаборніцтва вучэбных груп, паліпшэнні выхаваўчай работы студэнцкай моладзі, у новых клопатах аб арганізацыі працы і быту студэнтаў. Іх актыўным узделкам у выкананні вучэбных праграм вызначаўчы змест дзеянасці прафсаюзной арганізацыі.

Прафком вёў сваю работу сумесна з камітэтам камсамола, імкнучысі агульнім намеранням выховываць у студэнтаў свядомы падыход да авалоджання выбранай спецыяльніццю, заніткай у наувковых гуртках і г. д. Мы змагаліся з павярхонным засвяченнем прафграмнага матэрыялу, былі не прымірымы па факту недобрасумленых адносін асобых студэнтаў да вучобы.

Як вядома, першае месца па паспехавасці займае гісторыка-філалагічны факультэт. Добрая паказчыкі па паспехавасці маюць таксама эканамічны і біёлага-глебавы факультэт. У гэтым немалам заслугу прафсаюзных буров, прафтруп, якія мэтанакіраваны на вядомы паглыблению ведаў студэнтаў.

Між тым у справе павышэння паспехавасці ва юніверсітэце зроблена яшчэ далёка не ёсць. Прафсаюзным актывам неўгана забываць тое, што па выніках сёлетній пераводнай сесіі 138 чалавек мелі нездавальняючыя адзнакі, а 556 студэнтаў — троекіні. Гэта статыстыка насядкоўкава. З пасрэднага студэнта атрымалі пасрэдні спецыяліст, што, натуральна, не адпавядае сучасным патрабаваніям і не апраўдае тых затрат, якія робіцца дзяржава на падрыхтоўку кадру. Ну а пра тых студэнтаў, якія ўвесі час ціннага, якія кажуць, у «хаваці», і гаварыць няма чаго. Словам, «двоечнікам» і «троекіні» парядзяць рагушы бой, каб яны зразумелі, што не дарма займаюць месца па юніверсітэце і ў вучобе раўняліся на выдатніцтва.

Асабліві увагі патрабуюць да сябе першакурснікі. Практыка паказала, што ім трэба

кі работы за папярэднія два гады, выбраны новыя састаўы прафкома і яго празідуму, рэзвізійнай камісіі.

На гэтымі староніцы змяншаецца справаздача з прафсаюзной канферэнцыі.

НОВЫ САСТАЙ ПРАФКОМА

КОЛТЫШАВА Надзежда — старшыня прафкома.

ВОУК Зінаіда — нам. старшыня прафкома.

ЯРМАК Васіль — нам. старшыня па іздзялічнай работе, студэнт факультэта фізывыхаванія.

КАРАЛЕНКА Вольга — сакратар, студэнтка гістфіла.

ІВАНОВА Ірына — старшыня культмасавай камісіі, студэнтка эканамічнага факультэта.

КАЛЕНЧЫКАУ Уладзімір — студэнт гістфіла.

КАКУЛЬКІН Валерый — студэнт меҳматы.

ГРЫНЕВІЧ Анна — студэнтка гістфіла (члены культмасавай камісіі).

СУХАРЫЧАУ Уладзімір — студэнт эканамічнага факультэта, старшыня камісіі.

КУПРЫЯНОВІЧ Мікалай — студэнт эканамічнага факультэта, член камісіі.

ШЫШОУ Аляксандар — студэнт фізічнага факультэта, старшыня бытавой камісіі.

ТУЛАЧ Уладзімір — студэнт фізічнага факультэта.

ГЛАЗАВА Ніна — студэнтка біёлага-глебавага факультэта.

КІРЭЧЫК Леанід — студэнт біёлага-глебавага факультэта.

МІХАЛЕНКА Лідзія — студэнтка геалагічнага факультэта (член бытавой камісіі).

КІСЯЛЕУ Віктар — студэнт меҳматы, старшыня вучэбно-наувковай камісіі.

УРМАНЦАВА Марыя — студэнтка геафака, член біёлага-наувковай камісіі.

БАДЗЛОУСКАЯ Таццяна — студэнтка эканамічнага факультэта, старшыня акадэмічнай камісіі.

КАЛЕСНІЧЕНКА Лідзія — студэнтка гістфіла, член ака-дэмікі.

КАЗЛОУ Mihail — студэнт факультэта фізывыхаванія, старшыня спартыўна-масавай камісіі.

ТАРАСІК Пётр — студэнт факультэта фізывыхаванія.

КАРЧУСКАЯ Ларыса — студэнтка фізічнага факультэта (члены спартыўна-масавай камісіі).

СКАМАРОХАУ Анатоль — студэнт гістфіла, старшыня камісіі.

ХАЙБУЛІН Ігар — студэнт геафака, член камісіі па кантролю за грамадскім харчаваннем.

ХАЙБУЛІН Ігар — студэнт геафака, член камісіі па кантролю за грамадскім харчаваннем.

ЗДВІНЧУК Сяргей — студэнт факультэта фізывыхаванія.

Г. МАТУХІН, старшыня клуба масавай камісіі:

— Наша мэта — даць студэнту другую спецыялізацыю, грамадскую. Яе можна набыць у гуртках, якія працуяць пры клубе. Прафсаюзныя арганізацыі павінны якія больш дадзьць студэнтаў да народнага мастацтва.

Л. ДЗЕМІНЦЕЙ, нам. сакратара камітэта камсамола:

— Задача заключаецца ў tym, каб кожны студэнт стаў сапраўдным актывістам. Треба браць прыклад з цяперашнімі вожакамі Калтышавай, якія будучы студэнткі, за старанію працу ў будаўнічых атрадах і актыўны ўздел у грамадскім жыцці ўзнагароджаны сёлетам медалём «За працоўную адзнаку».

АБ ЧЫМ ГАВАРЫЛІ ВЫСТУПІЎШЫЯ Ў СПРЭЧКАХ

— Дэвіз нашай группы «Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго». Арганізаціі і функцыяніруючы сістэмачычны студэнцкія трыкі «Два моцныя на аднаго слабага», мета якіх дапамагаць адстаючым. У групе добра арганізавана агітацыйна-прагандысцкая работа.

А. ВІТОШКА, прафтруп праўшай групы 4-га курса гісторыка-філалагічнага факультэта:

— Па выніках конкурса наша група ўтрымлівае першое месца па выніках пісьменнага выхаваўчага задычнага конкурса на ўніверсітэце. У нас чатыры выдатнікі і толькі два студэнты мелі здавальняючу адзнаку.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. КАЗЛОУ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны перыяд спартыўна-масавы сектар прафкома сумесна са спартклубам і факультэтом фізічнага выхавання правеў значную работу па мераўпремстваванні студэнтаў — гэта аснова работы прафсаюзной арганізацыі юніверсітэта. Неадходна шырэй арганізаціі практыкаваць конкурсы на лепшую групу па ўзделу ў работе.

М. ПАУЛАУ, прафтруп трэцій групы 4-га курса эканамічнага факультэта:

— Завяліванне першынства пастаравамся ўтрымліваць.

Л. КАЗІМІРСКІ, адказны за спартыўна-масавую работу:

— За справаздачны

СТУДЭНТ І КУЛЬТУРА ПАВОДЗІН

Універсітэт... Бымаўляючы этае слова, вершы, што тут моладь атрымлівае не толькі глыбокія, грунтуючыя веды па выбранай спецыяльнасці, але і набывае якасці высокай культуры сучаснага інтэлігента. Апошніе асаблівія важны. Многія выпускнікі ідуць на працу ў школы, дзе ім давяраюць выховаць падрастваючу пакаленне.

Але, як кажуць, прама гле-дзячыя праўдзе ў чыні, трэба скла-цаць: многія нашы студэнты як пачатковых, так і старшых курсаў яшчэ самі маюць патрэбу ў самым сур'ёзным выхаванні. Пераконваць у гэтым німа неабходнасці. Даставакова па-быць на ўніверсітэцкіх вечарах і паглядзець, што там іншы раз толькі не творыцца. Але кінесе позіркі на парты ў аўтографіях. Бывае не вершыца, што за ім сядзяць студэнты, дарослыя людзі. Ад іх «мастактва» нярэ-да ўздыгаўся.

Карацай кажучы, наконт па-водзін, культуры нашых студэн-таў ёсць пра што пагаварыць.

КНІГІ ЗЕМЛЯКОУ

ПРА НАШАГА СУЧАСНІКА

Пісаць пра нашага сучасніка — вось тое патрабаванне, якое асабліві востраўца перед нашымі пісьменнікамі сёння. Тэма сучаснага рабочага, калгасніка і інтэлігента ў літара-туры захавалася кожнага як празднік, пазнік і крытка, так і радавога чытчы. Гэта падзя-рашаюць хаць б тыя размовы, дыскусіі, якія вельмі шырока разгарнуліся ў апошні час на старонках штотыднёвіка «Літа-ратнага і мастактва».

Кніга Міколы Гроднева (на-шага земляка з Рагачоўшчыны, які некалі скончыў Гомельскі педінстытут імя Чкалава) «Вы-соці поўдзень» з'яўляецца як бы адказам на патрабаванні сучаснікаў. Яна выйшла ў серыі кнінак «Людзі працоўнага і ратнага подзвігу». Гэта даку-ментальная аповесць пра ня-римлівага шукальніка, праца-люба, грамадзяніна і героя на-шых дзеяній рабочага Мінскага трактарнага завода Героя Са-цыялістычнай Працы, дэпутата Вірховнага Савета ССР Я.

— аповесці з'яўляецца то, як

Клімчанку.

У вобразе Яўгена Іванавіча чытат бачыць ідэал савецкага чалавека, ў якім увасоблены лепшыя рысы працаўніка. Буду-чага, які жыве сярод нас і прибліжае гэтае светлае Заду-тра сваім паўсядзённымі под-зігамі.

Прадоўная дзеянасць вядо-мага слесара-лікаршчыкі па-чалася, як і многіх яго адна-годкаў, з ФЗН. Вытрымлівый вучыцца ў Віцебску, маші на-казава: «Ты ж, сынок, у рабочы ідэем, старайся вучыцца. І начальніка слухай. Што-загадаюць рабіць — каб стараў-ся».

З гэтых простых слоў Жэні зразумеў, што трэба пра-пра-дзівым, не бацьца цяжкасцей — і ты будзеш сапраўдным ча-лавекам.

Характар маладога рабочага, яго творчэсце аблічча, почырк гартаўваліся ў налягкіх буднях працоўнага дня.

Кульминацыйным момантам у

Я. І. Клімчанка разгадаў са-квет замежных энтузіястаме-раў, для наладкі якіх выкліка-лі майстроў-наладчыкаў з фір-мы Карл Цэйс, што вельмі до-рага абыходзілася заводу.

«Не святыя ж гарышкі ле-пяць», — заявіў Клімчанка і ўзяўся за вельмі складаную справу — наладзіць самому не-вядомы прыбор. Свяе слова, даныя замежнаму спецыялісту, Яўген Іванавіч стрымаваў. Гэта перамога з'яўляецца перамогай усяго прагрэсіўнага сацыяль-стичнага ладу жыцця над капі-талістичным.

«Высокі поўдзень» — твор не толькі дакументальны, пу-блістычны. М. Гроднену па-мастакту, лірчына атласа асаб-ліва гады басанога маленства сваіго героя. Даводзіца толькі шкадаваць, што такіх месц у кнізе даволі мало.

У пафасных словах Я. І. Клімчанка выражаецца асноўная ідэя твора: «Перад усім светам у нас паўстала новы рабочы — гаспадар сваіх зямлі, патрыёт, шчодры на бескварцільную да-памогу інтэрнацыяналіст».

А. ЛОЗКА.

лі кандыдатамі ў зборную каманду рэспублікі і рыхтуючы да самых важных старту — VI Спартакіады народу ССР. Не стацілі надзеі папасці ў лёгкаатлетичную дружыну Беларусі і іншыя аматы «ка-ралевы» спорту, хто няхільна павышае сваё майстэрства. Такіх спартсменаў на ўніверсі-тэце нямала. Аб гэтым засведчылі апошнія спаборніцтвы сезо-ну, якія прысявячаліся святым Вялікага Кастрычніка. Студэнты змагаліся за званне мацнейшага ў асеннім лёгкаатлетыч-ном кросе.

Спачатку спаборніцтвы пра-ходзілі па факультэтах. Затым адбыліся фінальні забегі. У іх прыняло ўдзел калія двух-сот лёгкаатлетаў. Перад выхадам на старт яны ўсклалі ў студэнцкім парку вянкі на брацкую матілу воінў, якія загінулі ў гады Вялікай Ай-чынай вайны, мінутай май-чаніні ўшанавалі іх памяць.

У кросе на 500 метраў ся-род дзяўчын вызначалася студэнтка эканамічнага факультэта Галіна Ламейка. Яна паказала даволі высокі вынік — 1 мінuta 21,2 секунды. Яе спро-роўка па вуючай Валянціні Астапенка была першай на кі-латметровай дыстанцыі, якую пераадолела за 3 мінuty 14 се-кунд.

Напружанай была барацьба

за перамогу і сярод мужчын. Добры вынік на кілатметровай дыстанцыі кроса — 2 мінuty 41,4 секунды — паказаў студ-энт факультэта фізывыхаван-

ікані. Роўна ва ўсіх відах трохбор'я выступіў студэнт факультэта фізывыхаванія І. Масло, які стаў пераможцам з сумай 223,5 ачка. На першас-



на Пётр Вяліеў. У забегу на трэціятыя метраў першым на фінішу прац 9 мінут 14 се-кунд быў Аляксандр Шчэрба з гэтага ж факультэта.

Будучыя спецыялісты фізичнай культуры заваявалі перамогу і ў камандным заліку.

Святым Вялікага Кастрычніка прысявячаліся і спаборніцтвы па вясенна-прыкладнаму трохбор'ю, якое праводзілася на ўніверсітэце ўпершыню. Яго ўдзельнікі спаборнічалі ў кросе на 1000 м, стральбе з малакалібернай вінтоўкай і граната-

месца ў агульным заліку вый-ша і каманда гэтага факультэта.

У ходзе спаборніцтваў па асенному лёгкаатлетычнаму трохбор'ю і вясенна-прыкладному трохбор'ю больш ста студэнтаў паказалі вынікі, адпавя-даючыя другому спартыўному разраду.

На здымках: 1. Пераможца забегу дзяўчын на 500 м Галіна Ламейка. 2. Ускладанне вянкі на брацкую матілу са-вецкіх воінў.

Фота А. Рудчанкі.

Задзілка

дзяялацца выканкамі мясцовыя Саветаў депутатў працоўных. Пры адсутнасці свабодных кватэр яна павінна быць працтвастаўлені ў наёмных памяшканіях за лік адпаведных вы-канкоў, устаноў і арганізацый па сапраўднай іх вартасці. Прычым закон прадугледжвае, што настаўнікам і іншым работнікам асветы паліва павінна быць прывезена да месца пра-жывання ў памеры гадавой па-требы не пазней 1 верасня бягучага календарнага года.

Работнікам сельскіх агульна-адукацыйных і спецыяльных школ, школ-інтэрнатў прада-стайліцаў зямельных надзелы ў памеры да 0,25 га на сям'ю. Надзелы адводзяцца па ўсіх вы-падках на аду сям'ю незалеж-нае ад таго, ці з'яўляючыся асобы, якія карыстаюцца гэтыми пра-вамі, главамі ці членамі сям'і, іль якіх дамах яны пражыва-юць — асабістых, ведамасных і мясцовых Саветаў. Выдзяляю-цаў і зямельныя надзелы для вышэйшай сучаснай сістэмы.

Саўгасам дазволена прадаваць прадукты харчавання сельскім настаўнікам па дзяржаўных рознічных пцнах. Сёння на іх працтвастаўлені асобы парадак прададзяц легкавыя машыны і ма-тацикі з люлькай.

Маладым спецыялістам, якія закончили вышэйшыя і сярэд-нія навучальныя установы і на-кіраваны на работу ў сельскія агульнаадукацыйныя школы, прада-стайліцаў пазыкі на гас-падарчое ўпрадакаванне ў паме-ре да 1 000 рублёў на тэрмін да 5 гадоў з пагашэннем пачынаю-чы з трэцяга году пасля атры-мання. Яны маюць права ўзяць памеры да 10 гадоў.

Жылішча настаўнікам вы-дзяляецца зямельными надзелы і сенакашнікамі і сенакашнікамі.

Саўгасам дазволена прадаваць прадукты харчавання сельскім настаўнікам па дзяржаўных рознічных пцнах. Сёння на іх працтвастаўлені асобы парадак прададзяц легкавыя машыны і ма-тацикі з люлькай.

Спеціялісты, калектывы вы-канкоў і студэнты механіка-матэма-тичнага факультэта відавоч-нія глыбокія спачуванне асістэнту нафедры дыфрау-зімія ВЕРАСОВІЧУ Патру-Паўлавічу ў свяязі з напаткай-смерцю МАЦІ.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Задзілка

Задзілка